


Па гарызанталі: 1. Птушка, якая «спявае» толькі ад Вялікдня да Пятра. 5. Не сей пшаніцы, калі дзеці ідуць у ... (прык.). 9. «Ды там, дзе ўпаў баец на дол,\V ... кожнае на ўгодкі\Суніцы высыпаюць наўкол». 3. верша В. Гардзея «Суніцы». 10. «Там ... мусіць жыць і будзе жыць заўсёды,\V Пад ранкамі, пад вечарамі неба,\V3 суніцамі чырвонымі і спелымі». 3. верша А. Куляшова «Дарогі». 11. Тое, што і імгла. 12. Станоўчы водгук. 13. Куст цыбулі, бульбы, вывернуты з зямлі. 15. Сцэна або эпізод з кінафільма. 16. «І сонца спелаю суніцай\У стоме хіліца за ...». 3. верша А. Мінкіна «Чэрвень». 17. «У ... чарніцы-чараўніцы\Нарэшце мы збіраць пайшлі». 3. верша Д. Пятровіча «Чарніцы». 18. Друк, радзіё, тэлебачанне, інтэрнэт; агульная назва (абрзв.). 19. «Мне твая ўсмішка сніцца,\Vлах суніцаў льецца ў ...». 3. верша Р. Крушыны «Суніцы». 22. Горы ў Паўднёвай Амерыцы. 23. Цвёрдыя духмяныя плады паўднёвага дрэва. 24. Той, хто займаецца спортам. 30. Інертны газ. 31. Вучэнне аб рытме. 32. Здольнасць бачыць; лічбыча, што чарніцы паляпшаюць 33. ... не тое, што дзвучына; чым болей спее, тым смачней будзе (прык.). 34. Буйныя кісла-салодкія ягады кустовай садовай расліны; змяшчаюць шмат цукру і розных вітамінаў.

Па вертыкалі: 2. Невялікае судна для спорту, прагулак. 3. «Як даспела, счыравенела\...-рабіна,\Vвокал глянулі нясмела\Мы з табой, дзвучына». 3. верша Я. Купалы «Як у лесе зацвіталі...». 4. Тое, што і давер'е; назва чарніц на мове кветак. 5. Тканіна з бліскучым правым бокам. 6. «Тут маліна і парэчкі -\Vрозных ягад проста ...». 3. вершаванай казкі Я. Коласа «Рак-вусач». 7. Невялікая праснаводная рыба. 8. «У балочце, на кулені,\VЖуравіна спее\Адзін мяне верна любіць,\Vтры... млеюць». 3. прыпеўкі. 14. «Адышлі суніцы,\Vвыбралі ...\Vперастала рыбка\Брацца на кручок». 3. пазмы Я. Коласа «Міхасёвы прыгоды». 15. Планка для мацавання на грудзях узнагарод. 20. «А нізам песьціцца з шыпыннікам ...\V туліць да малін свой чорны твар ажына». 3. пазмы А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш». 21. Вясёлы гаварун, жартаўнік (разм.). 25. Чорна-шызыя ядомыя ягады кустовай калючай расліны, якія атрымалі сваю назву, верагодна, ад слова «вожык». 26. «Ой, суніцы чырвоныя,\V Чабаровы ...». 3. верша В. Леаненя «Ой, суніцы чырвоныя». 27. Вільготна, сыра. 28. «Каля саду хадзіла\Ды шыпчала вішні,\VДай жа, ..., кавалера\Ды пад мае мыслі». 3. беларускай народнай песні «Чабарок». 29. Стыль спартыўнага плавання.

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

«ОЙ, СУНІЦЫ ЧЫРВОНЫЯ»



■ Вакол футбола

Пачысціць бутсы Месі... і апынуцца ў турме

Футбольны мундзіаль заўжды ўспрымаецца як грандыёзнае свята аматараў самай папулярнай спартыўнай гульні. Але магчымасць паназацца за паядынкамі наймагчыцейшых зборных свету некаторыя балельшчыкі ўспрымаюць як апошні шанц у жыцці. Такое стаўленне да, здавалася б, звычайнай спартыўнай падзеі часам вядзе да самых непрывабных учынкаў.

ГАРАЧЫЯ ЧЫЛІЙСКІЯ ПЕРЦЫ

Сенсацыйны матч зборных Іспаніі і Чылі пачынаўся са скандалу. За гадзіну да гульні фанаты чылійскай каманды ўчынілі пагром на стадыёне «Маракана». Калі сотні чалавек уварваліся ў прэс-цэнтр і пачалі разбураць усё на сваім шляху. Пры гэтым ахоўнікі не спяшаліся рэагаваць на пагром — звяржлых фанатаў затрымалі толькі праз 15 хвілін.

Як аказалася, на стадыён прарваліся тыя фанаты, якім не хапіла білетаў на матч. І адзінае выйсцё, якое знайшлі чылійскія балельшчыкі, — прабрацца на стадыён праз прэс-цэнтр. У выніку паліцыя затрымала 85 пагромшчыкаў. Пазней у масовых СМІ з'явілася інфармацыя аб тым, што парушальнікам парадку загадалі пакінуць Бразілію. У іншым выпадку ім пагражае прымусовая дэпартацыя.

Дарэчы, у Санцыяга, сталіцы Чылі, таксама было гарача. Футбольныя балельшчыкі, якія выйшлі святкаваць перамогу сваёй каманды на вуліцы горада, пашкодзілі 300 аўтобусаў. Зразумела, не абыйшося без пажаўраў і канфліктаў з паліцыяй. Хто і застанецца ў гэтай сітуацыі пераможцам, дык гэта найбуйнейшая броварная кампанія краіны, чые акцыі ў момант выраслі на 3%.

ПРАВАЯ ШЧЫРАЙ АДДАНАСЦІ

А вось у бразільскім горадзе Бэлу-Арызонці паліцыя арыштавала мужчыну, які спрабаваў пракарсіцца на базу футбольнай зборнай Аргенціны. Хуліган усяго толькі і хацеў узяць аўтограф у любімага футбаліста — Ліянэля Месі. Дарэчы, крыху раней фанаты гэтай каманды ўжо пабраліся на трэнероўку сваіх куміраў. Адзін з паклоннікаў Ліянэля Месі выбег на поле і пачаў чысціць бутсы свайго ідэала. Футбаліст не разгубіўся: абняў паклонніка і нават падарыў яму сваю футболку. Але не ўсе балельшчыкі зборнай Аргенціны маюць мірныя намеры. Бразільскія ўлады ўжо дэпартавалі аднаго фаната, паколькі той уваходзіць у спіс 2000 чалавек з фанатскіх групавак у Аргенціне, якія лічацца асабліва небяспечнымі футбольнымі хуліганамі.

НЕ РАСІЗМУ НА ФУТБОЛЕ!

Зборная Расіі па футболе можа пазбавіцца набраных ачкоў на чэмпіянаце свету альбо ў адборачным турніры Еўра-2016. А вінаватыя... балельшчыкі каманды, якія на матчы супраць Паўднёвай Карэі вывесілі банеры з выявай «кельцкіх крыжов» — сімвал неанацызтаў. Між іншым, такіх жа санкцый пагражаюць і зборнай Харватыі, чые фанаты дэманстравалі банер з эмблемай харвацкай ультрарэправай арганізацыі ўстаёшу. Адначасна, хто падчас апошняга чэмпіянату Еўропы расіяне і харваты неаднаразова атрымлівалі дысцыплінарныя заўвагі ад УЕФА. У выніку з футбольных зборных гэтых краін знялі па шэсці ачкоў у адборачным турніры да Еўра-2016.

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ



Даты Падзеі Людзі

1741 год — нарадзіўся Жан Эмануэль Жылібер, французскі і беларускі натураліст, хірург і анатам, доктар медыцыны. Стараннімі гэтага нястомнага энтузіяста ў Гродне былі створаны акушарская і ветэрынарная школы, клінічны шпіталь і батанічны сад. У 1770-я гады ён заснаваў і ўзначаліў першую ў Беларусі Гродзенскую медыцынскую акадэмію, якой кіраваў 6 гадоў. У 1781–1783 гг. — прафесар натуральнай гісторыі медыцынскага факультэта Галоўнай школы ВКЛ (пазней — Віленскі ўніверсітэт). Жан Жылібер напісаў шэраг навуковых прац, прысвечаных беларускай флоры.

1948 год — у ЗША выпушчлі першую ў свеце доўгайграючую вінілавую пласцінку. Яе выпуск быў прадктыраваны ў асноўным канкурэнтнай барацьбой з магнітнымі аўдыяносьбітамі, якімі на той час сталі магнітафонныя стужкі на бабінах. Для таго, каб канкурываваць па цане са стужкамі і не страціць у якасці гучання, быў вынайдзены новы матэрыял — вінілат. Гэтае вынаходніцтва дало магчымаасць значна пашырыць паласу запісваемых частот ад 50 да 16 000 Гц, цалкам захаваць тэмбр гукі, а таксама павялічыць дынамічны дыяпазон запісу да 50–57 дБ, знізіць узровень шумоў, нашмат падаружыць якаснае гучанне. У СССР першая доўгайграючая грамплацінка была выпушчана ў 1953 годзе.

1991 год — Вярхоўны Савет Беларусі пастанавіў абвясціць 22 чэрвеня Днём усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны.

Было сказана

Барыс АКУНІН, рускі пісьменнік:
«Сапраўдны патрыятызм, як і сапраўднае каханне, ніколі пра сябе не крычыць».

Яны захоплены жыццём, іх хвалюе зямное існаванне. Зарыентаваны на поспех, яны дэманструюць аўтарытарызм і не прымаюць адыходу ад асабистых маральных прыწყцаў. Яны ў вышэйшай ступені экзцэнтрычныя. У іх пацупіцца шмат трасты, а ў каханні яны проста віртуозы. Яны займаюць вядучыя пазіцыі не толькі ў сям'і, але і ў прафесійнай сферы. Асобы падатлівыя, яны нязрэда робяцца працаголікамі, могуць быць вельмі патрабавальнымі да сваіх сяброў, родных, дзяцей, таму асабистыя адносіны ўскладняюцца празмернай занятасцю.

Гэтыя людзі заўсёды трапляюць у незвычайныя абставіны. Іх цягне хвалюючыя далечыны, тайная палюбоўная сувязь. Такія людзі ціхія і сарамлівыя. Іх паводзіны заслугоўваюць пахвалы. На жаль, нервовыя захворванні і дэпрэсіі — звычайная для іх рэч. З-за вялікай колькасці расчараванняў яны могуць згубіць цікавасць да жыцця і замкнуцца ў сабе. Большасць з іх плыве па жыццёвых хвалях у невядомым напрамку, падпарадкоўваючыся толькі марам і жаданням, у пошуках наступнага прытулку для душы і сэрца. Падчас адпачынку пасля чарговага захаплення яны могуць быць вельмі практычнымі, добрымі гаспадарамі свайго дома і ахоўнікамі сямейнай справы.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Неабходна рацыянальна размеркаваць сілы на ўвесь тыдзень. Вам будзе спадарожнічаць поспех у пошуках працы і афармленні дакументаў. Тыдзень можа закласці трывалы падмурак для кар'ернага росту. Каб паспяхова ажыццявіць задуму і планы, вы павінны стаць падатлівымі і дыпламатычнымі.

ЦЯЛЕЦ. Гэты тыдзень наўрад ці будзе роўным і спакойным — давядзецца шмат асвоіць, змяніць і паляпшыць. Не выключана ўзнікненне шэрагу заблытаных праблем, вырашаць якія неабходна адразу. З аўторка можа пачацца паласа поспехаў. Ваша персана будзе прыцягваць да сябе павышаную ўвагу. Змена месца жыхарства ці падарожжа, несумненна, пойдзе на карысць.

БЛІЗНЯТЫ. Пажадана кантраліваць эмоцыі, бо можае аказацца залішне запальчывымі і нават агрэсіўнымі. Гэта будзе звязана з цяжкасцямі па службе або з-за раздражнення пры кантакце з афіцыйнымі інстанцыямі. У пятніцу не плануйце паездкі і важныя справы — лепш перанясце іх на іншы дзень, бо існуе вялікі шанец аказацца падманутымі.

РАК. Вам спадарожнічае поспех. У панядзелак і сераду верагодныя канструктыўныя дзелавыя сустрэчы, якія павінны адкрыць новыя прывабыяны перспектывы. Павышаная працаздольнасць дазволіць справіцца з назапашанымі справамі. У выхадныя прысвяціце трохі часу сваякам, і яны будуць надзявацца ўдзячнасцю.

ЛЕЎ. Усе задуму будучы рэалізоўвацца дзіўным чынам. Аб такіх выніках сваёй дзейнасці вы нават і не ма-

рылі. Усё зробленае вамі заўважаць і адзначаць як след у сярэдзіне тыдня можа ўзнікнуць сітуацыя, калі дзвядзеца адказаць як за сябе, так і за іншых. Паспрабуйце не распыляцца на дробязі. Цяпер пажадана сканцэнтравач намаганні для дасягнення самай галоўнай на гэты момант мэты.

ДЗЕВА. У бліжэйшыя дні неабходна надаць сваёй працы яшчэ больш увагі. Атрымаць задавальненне ад зробленага і дамагчыся найлепшага выніку вам дапамогуць добра сумленнасць і засяроджанасць. На абавязны, якія складаюцца, старажыцца глядзецца рэалістычна — і гэта зберажэ ад расчаравання. І не губляйце душэўнай раўнавагі — толькі так вы пазбегнеце стрэсу.

ШАЛІ. Правільная выбраная стратэгія дапаможа ў рэалізацыі планаў. Пры гэтым вельмі важна не губляць хуткасці рэакцыі. У сераду пажадана не панаваць сур'ёзныя справы і сустрэчы, а негатыўныя эмоцыі трымаць пад кантролем. Другая палова тыдня спрыяльная для рамонтных работ і іншых перамен, звязаных з вашым домам або дачай.

СКАРПІЁН. Не чапляйцеся за мінулыя дасягненні, а збіраючыся з сіламі і пачніце пераадоўваць новую мяжу. Ад авантур, звязаных з лёгкім узбагачэннем і азартнымі гульнямі, пажадана трымацца далей. У вас можа пачацца перыяд кар'ернага росту, але паспрабуйце не распыляцца па дробязях і рабіць тое, да чаго ляжыць душа. Можна заняцца добраўпарадкаваннем дома. Толькі не спыняйцеся на паўдарозе.

СТРАЛЕЦ. Дзякуючы сажарнасці і адказнасці могуць вырашыцца практычныя ўсе

праблемы, якія дагтулі вельмі хваліла. Ваша рэагавальнасць не падвядзе і на гэтым тыдні, не дазволішы пусціцца ў такія прывабыяныя пусціцы ад авантуры. Перажыванні пра дзіўны будучы ўласцівы вам цяпер у большай ступені, чым звычайна, але гэта толькі лішняя нагода для хвалевання, бо ім нічога не пагражае.

КАЗЯРГО. У пачатку тыдня апыняецца ў эпіцэнтры падзей, не заўсёды прыемных. Паспрабуйце стрымліваць эмоцыі і не зрывацца. У сярэдзіне тыдня дзвядзеца прысвяціць шмат часу рудыйнай працы. Нарэшце справы, над якімі вы працавалі сумесна з сябрамі, завершанацца з небывальным поспехам. Цяпер можае адмовіцца ад некаторых прапаноў, якія катгарычна не падабаюцца, хоць гэта крыху і эгаістычна, але цалкам нармальна.

ВАДАЛЕЙ. Вельмі напружаны тыдзень. Пачнуць назапашвацца і пастаянна нагадваць пра сваё існаванне не дробныя клопаты. Адзін дзень, лепш за ўсё аўторак, пажадана цалкам прысвяціць выключна рудыйным пытанням. Самым спрыяльным днём для прыёму гасцей стане чацвер. У нядзелю паспрабуйце нікуды не хадзіць і правядзіце яго, калі гэта магчыма, у адзіноце або ў коле сям'і.

РЫБЫ. Вы можае аказацца перад выбарам дарогі, па якой варта пайсці, але любяць з іх прывядзе да вызначанай мэты. Не перагружайце сябе звышурочнай працай. У аўторак і сераду на вас, хутчэй за ўсё, абрынецца павіна розных спраў і клопатаў. Калі самі не спраўляецеся, то не саромейцеся папрасіць дапамогі ў сяброў. У сераду размова з начальствам аказацца канструктыўнай: вас не толькі пачуюць, але і адзначаць па заслугах.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ЕДЗЕМ НА ПІКНІК

Закускі да шашлыку

1. Балгарскі перац разрэзаць на палавінкі, пачысціць, пасаліць трохі, намазаць аліўкавым ці іншым алеем, паперчыць. Дадаць трохі зялёнага зверху і пакласці кавалачак сыру — феты або брынзы. Загарнуць у фольгу. Калі будзеце смажыць шашлык, пакладзіце нарыхтоўкі ў вуголле на 8–10 хвілін.

2. Гэтую закуску можна прыгатаваць дома. Тонкі (армянскі) лаваш намазаць таматным соусам, выкладзі спасераваную агародніну (нарзаную рэччату цыбулю, моркву, надзёртую на буйнай тарцы, і балгарскі перац, нарзаны саломкай). Раўнамерна размеркаваць начынку і згарнуць лаваш рулетам. Ужо на месцы разрэзаць рулет на кавалачкі і падаць да шашлыку.

3. На дэсерт можна прыгатаваць дома той жа рулет з лаваша, але з салодкай начынкай. Салодкі тварог змяшчаць з сечанымі арэхамі і рызінкамі, багата намазаць на лаваш, заліць узбітым вяршчамі і згарнуць рулетам. Гатовы рулет загарнуць у фольгу, а на месцы нарзаць кавалачкамі.

ШАШЛЫЧНЫЯ ТОНКАСЦІ

- ✓ Чым больш мяса і буйнейшыя кавалкі, тым даўжэй яно павінна марынавацца.
- ✓ Каб мяса лепш прамарынавалася, яго можна пракалоць у некаторых месцах.
- ✓ Калі мяса цвердаватае, то ў марынад можна дадаць нарзаны кавалачкамі ананас, ківі — яны змякчаюць бялок. Галоўнае — не марынаваць мяса з садавінай больш за дзве гадзіны.
- ✓ Каб мяса не стала цвёрдым ад самога марынаду, у ім не павінна быць шмат воцату, віна ці соку. Кіслацту і алеі дадаюць у марынад у роўных колькасцях.
- ✓ Каб не браць з сабой на пікнік лішні посуд, замарынаваць мяса на сёжым паветры можна і ў поліэтыленавым пакеце.
- ✓ Каб мяса было мяккім і сакавітым, у ноч перад пікніком можна абкачаць яго ў сухой гарчыцы, а ранняй зняць гарчыцу, нарзаць на кавалкі, змяшчаць з чорным млятым перцам, соллю і нарзанай рэччатай цыбуляй. Класці ўсё ў ёмістасць — і пакуль даябярэцца да месца, мяса будзе гатова да прыгатавання на вугаль.
- ✓ Некаторыя знаўцы лічаць, што сапраўдны шашлык не марынуюць загадзя. Мяса гатуецца да смажання, пакуль гарыць вуголле. А для гэтага нарзанае кавалачкамі мяса трэба пасаліць, паперчыць, апырсаць сокам лімона. Свежыя памідоры дробна нарзаць, дадаць у шашлык і ўсё добра змяшчаць. Шашлык гатовы для смажання.

УСМІХНЕМСЯ

Бальніца сёння — гэта месца, дзе назоўлівыя пацыенты перашкаджаюць урачам працаваць з дакументацыяй.

Адэса.
— Фіма, а што гэта вы мне ўвесь час падміргваеце?
— Вой, Фяечка, гэта ў мяне такія нервовы цікі...
— Фіма, вы такі ашуканец і нягоднік!
Я ўжо так настроілася...

Новы від экстрэмальнага спорту — сплаў па горнай рацэ ў горных лыжах на горным веласіпедзе.

Сакратарка:
— Вой, вы ведаеце, ваш муж недзе тут. Вунь яго штаны на крэсле вісяць!



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выданае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРПІКОВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГІЯ: Н. ДРЫПА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯХОВІЧ (першы намеснік дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕУСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦМОШЫК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распысюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; **ПРЫЁМ РЕКЛАМЫ** тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, e-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.

Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аплукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 20.561. Індэкс 63850. Зак. № 2483.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **Нумар падпісаны ў 19.30**
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **20 чэрвеня 2014 года.**


СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 4.37	21.45	17.08
Віцебск	— 4.18	21.44	17.26
Магілёў	— 4.27	21.36	17.09
Гомель	— 4.33	21.23	16.50
Гродна	— 4.54	21.59	17.05
Брэст	— 5.04	21.50	16.46



ЗАЎТРА



...у суседзяў

ВАРШАВА	КІЕЎ	РЫГА
+17...+19°C	+20...+22°C	+14...+16°C
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.-ПЕЦЯРБУРГ
+14...+16°C	+19...+21°C	+13...+15°C